

5643417  
НАРКОМСНАБ БССР  
НАУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТИТУТ ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

Я. ЯРМАШЭВІЧ

ШТО МОЖНА ЗРАБІЦЬ  
З КЛЯНОВАГА,  
І БЯРОЗАВАГА СОКУ



ДВБ \* ТЭХМАССЕНТАР \* МЕНСК



~~БА  
245345~~

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧА ІНСТИТУТ ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР

Я. ЯРМАШЭВІЧ

ШТО МОЖНА ЗРАБІЦЬ  
З КЛЯНОВАГА  
БЯРОЗАВАГА СОКУ



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУССКАЯ ССР  
ТЭХМАССЕКТАР  
МЕНСК — 1934



Рэдактар А. Веніславскі  
Літпраўка Попель

Тэхнічны рэдактар І. Мілешка  
Карэктар О. Салаўёва

Здана ў друкарню 15/VII-34. Падпісаны да друку 22/IX-34. Аб'ём 1 друка-  
ванных аркушаў. Папера 72×105 $\frac{1}{2}$ . Знакаў у друкаваным аркушы 59.840.  
Тыраж 1.500 экз. Зак. № 290. Ул. Галоўлітбела № 1312

Школа ФВЗ Друк. імя Сталіна.

## **Аб выкарысткні кляновага і бярозавага сону ў харчовай прамысловасці**

„Цяперашні рабочы, наш совецкі рабочы, хоча жыць з пакрыццём усіх сваіх матэрыяльных і культурных патрабнасцей і ў сэнсе харчовага снабжэня, і ў сэнсе кватэр, і ў сэнсе забеспечэння культурных і ўсякіх іншых патрабнасцей. Ён мае на гэта права, і мы абавязаны забяспечыць яму гэтых ўмовы”, — так сказаў т. Сталін на нарадзе гаспадарнікаў 23.VI.1931 года.

XVII партыйная канферэнцыя ў рэзалюцыі па дакладах тт. Молатава і Куйбышава, лічыць, „што забеспечэнне насельніцтва асноўнымі спажывецкімі таварамі, і ў тым ліку прадметамі харчавання, павінна да канца другой пяцігодкі павялічыцца не менш, чым у 2—3 разы супрочь канца першай пяцігодкі”.

Гэта дырэктыва партыі, аб „забеспечэнні насельніцтва прадуктамі харчавання”, патрабуе ўсімерна развіваць харчовую прамысловасць. Дарэвалюцыйная Беларусь, каленія царскага, жандармскага ўрада амаль не мела харчовай прамысловасці. Толькі Октябрская рэвалюцыя стварыла ўмовы для арганізацыі індустрыяльных прадпрыемстваў харчовай прамысловасці. Сёння мы ўжо маем гіганты харчовай індустрыі, прадукцыя якой ідзе на задавальненне патрэб рабочага класа.

На базе поспехаў соцыялістычнага земляробства шпарка расце і сырвінная база харчовай індустрыі. Побач з выкарыстаннем старых відаў сырвіны для харчовай прамысловасці вядуцца велізарнейшыя работы па адшуканню новых неўядомых або малавядомых відаў сырвіны. У БССР адным з новых відаў сырвіны для харчовай прамысловасці можа служыць вядомы ўсім кляновы і бярозавы сок.

## Тэхніка здабывання кляновага і бярозавага соку

Тэхніка здабывання кляновага і бярозавага соку вельмі простая. Раннай вясною, як толькі пачынае рухацца сок, на ствале клёна, або бярозы, на вышыні прыкладна поўметра ад зямлі, ачышчаюцца ўсе няроўнасці кары і па сярэдзіне засечкі звычайнім свирдзёлкам, у залежнасці ад таўшчыні дрэва, робіцца дзірачка глыбінёй 15—40 мм, у дыяметры 9—12 мм. Каб сок мог лёгка выцякаць, дзірачцы надаецца нахіл кнізу. У дзірачку ўстаўляецца драўляная або металічная трубачка ці жалабок. У некаторых месцах БССР практикуецца ў дзірачку ўстаўляць пучок кулявой саломы і замацоўваць драўляным шпунтам. Пад трубачку або саломку ставіцца або прымакоўваецца судзіна, у якую сцякае сок. Збіраць сок можна ў самую рознастайную пасуду, пачынаючы ад бляшанага і драўлянага вядра і канчачуючы шклянай і глінянай пасудай. Каб у сок не падалі ні дажджавая вада ні снег, ні рознае смецце, якія пагаршаюць якасць соку, трэба судзіну прыкрываць накрыўкай.

На вялікіх дрэвах можна рабіць 2—3 падсечкі і атрымаць больш соку.

За суткі адно дрэва можа даць некалькі літраў соку. Па доследах Беларускага навукова-даследчага ляснога інстытута \*) з аднаго клёна на працягу сутак можна атрымаць у сярэднім 1,1 л соку, а за ўесь сезон, калі 30 л. Сезон соказдабывання ў клёне працягваецца ад 8 да 45 дзён.

Беларускім навукова-даследчым лясным інстытутам вясною 1933 г. на сродкі Наркомснаба РСФСР, па дагавору з Роэскондам, былі пастаўлены вопыты падсочки клёна і вырабу з яго соку сіропу ў Жорнаўскай дачы, Асіпавіцкага леспрамгаса на плошчы 6 га.

Выхад соку за сезон (з 20/III па 26/IV) з га раўняўся 1341,5 л, \*\*) а з аднаго дрэва—37,33 л. Найбольшы выхад соку з клёна быў 26/III—4,38 л, 27/III—5,58 л.

Па доследах праф. Цытовіча з аднаго бярозавага дрэва на Віцебшчыне атрымлівалася 45—65 л соку.

Вопытамі ў Тіхвінскім камбінаце ўстаноўлена, што выхад соку з аднаго дрэва ў сярэднім за дзень (на працягу сезона з 25/IV па 11/V) складаў 3,57 л, \*\*\*) а за сезон—60—70 л. Выхад з дрэў, якія мелі па 2 дзірачкі, раўняўся 7,2 кг. Працягласць соказдабывання ў бярозы раўняецца прыкладна 1 месяцу. Найбольш інтэнсіўны сокарух бывае пасля полуночі і амаль прыпыняецца ноччу. У сонечныя і ясныя дні выдзяляецца соку больш, чым у хмурныя. Вопыты БНДЛі даказалі, што з дзірачак, зробленых на паўднёвой і заходній частцы дрэва атрымліваецца больш соку, чым з дзірачак, зробленых на ўсходній і паўночнай частцы камля.

\*) І. Рахценка, Ф. Краеўскі—Падсочка клёна і здабыванне сіропу і цукру з яго. Тэхніка Масам № 8-9, 1932 г.

\*\*) Ю. Н. Емельянов, И. Н. Рахтенко—Промышленное добывание кленового сока и переработка его на сироп.

\*\*\*) Лесохимическая промышленность № 2, 1933 г.

Як толькі пачне распускацца лісце, здабыванне соку прыпыняецца. У БССР сокарух у клёне пачынаецца з палавіны сакавіка і канчаецца ў апошніх чыслах красавіка.

У сувязі з соказдабываннем паўстое пытанне, на-  
колькі шкодна падсочка дрэва? Шматгадовая амеры-  
канская практика даказала, што дрэвы, з якіх на пра-  
цягу дзесяткаў год здабываўся сок, астаюцца здаровымі,  
амаль без прымет затрымкі росту, таму што з іх зда-  
бываецца прыкладна  $\frac{1}{60}$  харчовых вяшчеств. Каб за-  
хаваць дрэва ад пашкоджання неабходна пасля зняцця  
трубачкі або жалабка дзірачки шчыльна забіць драў-  
ляным шпунтам і замазаць смалой.

## Уласцівасці кляновага і бярозавага соку

Свежы кляновы сок не мае колеру. Аналізы лабарато-  
ры БНДЛІ паказалі, што ён у сабе змяшчае цукрозы ад  
2 да 3 проц., кіслаты, разлічанай на яблычную, 0,008 проц.

Па данных Цытовіча бярозавы сок у сярэднім змяш-  
чае 1,48 проц. цукру. Адзін літр бярозавага соку змяшчае  
бялка ў пачатку і канцы сокаруху зусім нязначную  
колькасць, зольных матэрыялаў—ад 0,02 да 0,08 проц.,  
дубільных вяшчестваў—ад 0,0008 да 0,001 проц., яблыч-  
ной кіслаты—ад 0,382 да 0,607 проц.

Як кляновы, так і бярозавы сок апроц цукру, яблыч-  
ной кіслаты, бялкоў, дубільных вяшчестваў змяшчае і ней-  
кія араматычныя вяшчествы, ад якіх залежыць пах соку.

Адносна якасці кляновага соку цікава будзе прывесці  
вытрымку з матэрыялаў Дзяржаўнага інстытута замеж-  
най тэхніка-эканамічнай інфармацыі НКСнаба СССР.  
Тым гаворыцца: \*)

\*) Кондитерская промышленность № 1-2 за снежань м-ц 1932 г.

„Да гэтага часу найбольш папулярным араматычным вешчеством з'яўлялася ваніль. Між тым, німа ніякіх даных, мяшаючых кляноваму арамату ўсюды заваяваць адно з першых месц сярод араматычных вяшчестваў. У сучасны момант вельмі ніякногія аддаюць сабе адчот у тым, якія магчымасці прымянення кляновага арамату. Фабрыкам марожанага ў ЗША, аднак вельмі вядомы перавагі гэтага араматызуючага вешчества, якое стаіць на другім-трецім месцы (у залежнасці ад мясцовасці).

У новай Англіі (ЗША), у паўднёвой Канадзе, ёсьць шмат дробных фабрык і 1-2 буйных, выпускаючых цукеркі араматызаваныя выключна кляновым сокам. Так, напрыклад, фірма „Мепл Грун Кендыс“ вырабляе такія цукеркі. Значыцца, кляновы сок, які змяшчае высока араматычныя вяшчествы і 2-3 проц. цукру, так і бярозавы з 1,48 проц. цукру могуць служыць сырвінай для кандытарска-цукерачнай прамысловасці і для вырабу цукру“.

### **Здабыванне з кляновага і бярозавага соку сіропу і цукру**

З кляновага і бярозавага соку можна атрымаць сіроп і цукар шляхам выпарвання на голым агні. Для гэтага бярэцца медны кацёл або іншая металічная неглыбокая судзіна з вялікім дыяметрам і прыладжваецца на месцы здабывання соку так, каб пад ёю можна было раскласці агонь. Збіраюць сок і пачынаюць выпарваць. Для нейтралізацыі прысутных у соку свабодных кіслот прыбаўляюць трошкі вапны або соды. Для асвятлення яго прыбаўляюць ніякога яйкавага бялка ці маляка. Выпарванне соку спыняецца тады, калі маса дасягае канцэнтрацыі 70 проц. Пасля гэтага асцярожна

здымаеща пенка і маса працэджваеща праз фланель або адстойваеща ад нерасторвных ламешак. Атрыманая такім чынам маса ёсць сіроп. Сіроп мае светла жоўты колер, прыемны моцны пах. Кляновы сіроп у сярэднім змяшчае цукрозы 64 проц., рэдуцыруючага цукру 0,58 проц., вады 32 проц., залы і невядомых арганічных вяшчэстваў 3,42 проц.

З работы Емельянава і Рахцеенка відаець, што атрымліваемы пры дэкантациі верхні слой асадку, у агаблівасці ў пачатку сезону і пры ўмове чыстага прыгатавання сіропу, прадстаўляе сабою шакаладападобную масу, смак якой значна лепшы, чым сіропу і шакаладу. Такая асаблівасць мае надзвычай вялікае значэнне для кандытарскай прамысловасці.

Калі зварыць кляновы сіроп пры  $110^{\circ}\text{C}$  і хутка ахалоджваць у неявлікіх катлах да  $27^{\circ}\text{C}$ , пасля энергічна перамяшаць, то атрымліваецца кляновы крем, падобны на кандытарскі крем.

Кляновы цукар атрымліваецца пасля кіпячэння сіропу пры высокай тэмпературы ( $120^{\circ}\text{C}$ ) і крышталізацыі яго-праводзіцца ў спэцыяльных ахалоджваючых мешалках. Далей робіцца разліўка ў формы жадаемай величыні.

Кляновы цукар мае залаціста-жоўты колер, прыемны араматычны пах і вельмі падобны на мёд. Кляновы цукар змяшчае ў сярэднім цукрозы 84,05 проц., рэдуцыруючага цукру—3,03 проц., вады 8,0 проц., залы і невядомых арганічных вяшчэстваў 4,47 проц.

Дадатнай перавагай кляновага сіропу і цукру лічыцца тое, што яны змяшчаюць шмат лёгка ўсваяемага арганізмам фосфара і жалеза.

Спосаб выпарэння соку на голым агні патрабуе шмат апалу, так што на першы погляд такі спосаб з'яўляецца

зусім нерациональным. Калі-ж прыняць пад увагу, што ўстаноўка па выпарэнню будзе знаходзіцца ў лесе, дзе можна выкарыстаць павал, сухастой, пні, карчы і г. д., то кошт апалу значна знізіцца.

Апроч спосабу выпарэння соку на голым агні існуюць і другія спосабы: пры дапамозе сонечнай энергіі і холаду.

Канцэнтрацыя бярозавага і кляновага соку пры дапамозе сонечнай цепліні аснована на наступным. У сок, наліты ў кацёл або іншую судзіну, апускаецца чистая тканіна, а затым вывешваецца над чанам для сушки. Пры сушцы вада выпараецца, а на тканіне астaeцца канцэнтраваны раствор. Тканіну выжымаюць, апускаюць у сок і зноў высушваюць. Так паўтараецца датаго часу, пакуль сок у катле не дасягае жадаемай канцэнтрацыі. Такі спосаб канцэнтрацыі кляновага і бярозавага соку можна в поспехам дапасоўваць пры арганізацыі падсочки ў невялікіх размерах.

Канцэнтрацыя цукровых сокаў спосабам холаду таксама заслужоўвае ўвагі. У Амерыцы, на працягу доўгага часу для прыгатавання сіропу з кляновага соку, ужываліся спосаб вымарожвання. Для гэтага сок пакідалі ў судзіне на адкрытым паветры. У халодныя ночы ён замярзае і лёд выдзяляецца звычайна ў чыстым відзе. Сок канцэнтруеца ў залежнасці ад колькасці выдзеленага лёду. Сок канцэнтраваны спосабам вымарожвання захоўвае больш натуральны смак, чым канцэнтраваны іншымі спосабамі.

У БССР ёсьць поўная магчымасць канцэнтрацыю кляновага і бярозавага соку рабіць усімі паказанымі спосабамі. Адно трэба мець на ўвазе, што на сок хутка нападаюць мікраарганізмы і ён пачынае брадзіць. Каб пазбавіцца гэтага, трэба сок адразу выпараць да канцэнтрацыі сіропу.

## Бярозавы сок—сыравіна для спіртавой прамысловасці

Бяхімічным сектарам Навукова-даследчага інстытута спіртавой прамысловасці пад кіраўніцтвам праф. Першаванскага была выканана праца па атрыманню спірту з бярозавага соку і бярозавага сіропу.

Уварванне соку да сіропу праводзілася ў лесе ў Тіхвінскім вучебна-лесапрамысловым камбінаце.

Хімічны састаў узору соку і сіропу бярозы прыведзены ў наступных табліцах \*).

Узоры соку

Пробы	1	2	3
Удзельная вага (пікнометрам) . . .	1,0031	0,0024	1,0030
Зала . . . . .	0,032	0,032	0,24
Кіслотнасць (на яблыч.) . . . .	0,02	0,01	0,02
Азот (на К'ельдалю) . . . .	0,0021	0,0023	0,0021
Цукар (на Берtrandу). . . . .	1,20	1,18	1,19

Узоры сіропаў

Пробы	1	2	3	4
	Арды- нарнай варкі	Двойной варкі	Двойной варкі	Двойной варкі
Удзельная вага . . .	1,0926	1,1229	1,1590	1,1256
Зала . . . . .	1,21	1,96	2,09	1,79
Кіслотнасць (на яблыч.)	0,79	1,32	2,04	1,57
Азот (на Кельдалю) . .	0,0336	0,351	0,354	0,421
Цукар (на Берtrandу)	40,8	53,6	69,8	56,1

\* ) Брофильная промышленность № 10, 1932 г.

З-за адсутнасці дастатковай колькасці матэрыялаў зображенне было зроблена ў невялікім маштабе дрожджамі XII расы без дадатковых харчовых вяшчэств. Выхад спірту па навысветленых прычынах складаў толькі 25-35 проц. ад тэарэтычнага.

Паўторныя волыты выкуркі былі зроблены ў больш широкіх размерах з сірапаў двух проб. Першая проба змяшчала ў 100 куб. см — 68,2 г цукру і другая ў 100 куб. см — 70,3 г.

На падставе даных волыту ўстаноўлена магчымасць скарыстання бярозавага сіропу для атрымання спірту.

Уласцівасці спірту як з бярозавага соку, так і сіропу, відаць з наступных даных.

Моцнасць спірту	81,6°
Кіслотнасць (па разліку на воцатную кіслату)	0,048 г.
Альдегіды (каларыметр, рэактыўам Моллера) из абсалютнага спірту	0 05%
Сівушнае масла (па Кучаропу)	0,17 ,
Фурфурол (якасна)	Прысутнічаў
Рэакцыя Ланга	4 мінуты
Калер і пах	Нармальная

Волыты выкуркі спірту з бярозавага сіропу інстытутам былі спынены з-за эканамічнай немэтаэгоднасці: адзін кілограм сіропу каштаваў каля 50 кап.

Беларускім навукова-даследчым лясным інстытутам распачаты работы па атрыманню з бярозавага сіропу вінаграднага спірту і іншых напіткаў.

Саюзспірт лічыць рэвтабельным спіртавы завод з прадукцыйнай магутнасцю 50 тыс. вядзёр 40° віна ў год і вышэй.

Пры пералічэнні гэтай колькасці на вагавыя адзінкі 100<sup>0</sup> спірту яна раўняеца прыблізна 200 тыс. кг. Лічачы тэарэтычны выхад спірту з га бярозавых насаджэнняў 100 кг, плошча ў 2000 га з'яўляеца дастатковай для абслугоўвання завода. Па сцвярджэнню Г. П. Ростаста \*) кошт этылавага спірту з бярозавага сіропу будзе не даражэйшы за спірт з бульбяна-кукурузнай сырэвіны. Ім-жа прыводзіцца прыблізны сабекошт 1 кг 80 проц. сіропу з бярозавага соку ў 61 кап.

З кляновага і бярозавага соку можна прыгатаваць квас і розныя шыпучкі.

## Запасы кляновага і бярозавага сіропу ў БССР

З доследаў БНДЛі відаць, што адзін клён на працягу сезону дасць каля 30 л соку, або 1 кг сіропу, або 550 г цукру і 250 г патакі. Якія запасы кляновага сіропу маюцца на тэрыторыі БССР? Па меркаваннях Лесбела, выходзячы з запасаў драўніны, на 1 га ў сярэднім па БССР павінна прыпадаць 85 кляновых дрэў, а ў лепшых участках як мінімум 100. Калі ўзяць сярэднюю лічбу, то га кляновых насаджэнняў можа дасць каля 85 кг сіропу або каля 47 кг цукру і 21 кг патакі.

Па звестках Лесбела на тэрыторыі БССР на 1/1-32 г. мелася қляновых насаджэнняў 1775 га (гл. табліцу), значыцца запасы кляновага сіропу ў БССР раўняюцца каля 1510 цнт., або цукру — каля 834 цнт і патакі каля 373 цнт.

Як-жэ запасы кляновага сіропу размеркаваны на тэрыторыі БССР?

\*) Лесохимическая промышленность № 2, 1933 г.

Колькасць кляновых насаджэнняў (па матэрыялах Лесбела) і падлічаныя намі штогоднія запасы кляновага сіропу знаходзяцца ў наступных леспрамгасах:

Назва леспрамгасаў	Колькасць кляновых насаджэнняў у га	Запасы сіропу у кг
Віцебскі	50	4 250
Лёзненскі	60	5 100
Оршанскі	100	8 500
Горацкі	116	9 860
Барысаўскі	194	16 490
Плещавіцкі	25	2 125
Слуцкі	3	255
Старобінскі	6	510
Магілеўскі	63	5 355
Прапойскі	5	425
Чэркаўскі	23	1 955
Клімавіцкі	302	25 670
Касцюковіцкі	129	10 965
Парыцкі	26	2 210
Глускі	62	5 270
Асіповіцкі	405	34 425
Жыткавіцкі	9	765
Каралінскі	46	4 010
Рагачоўскі	43	3 655
Чырвонапольскі	108	9 180

З прыведзеных лічбаў відаць, што кляновая на-  
садженні не маюць суцэльных вялікіх площаў, а  
значыцца і запасаў сіропу. У некаторых леспрамгасах  
зусім магчыма наладзіць прамыслове здабыванне кля-  
новага соку і перапрацоўкі яго на сіроп і цукар. Да  
такіх у першую чаргу адносіцца наступныя: Асілавіцкі,  
Клімавіцкі, Барысаўскі, Касцюковіцкі, Горацкі, Чырво-  
напольскі.

У БССР побач з здабываннем соку з мясцовага  
востравістнага клёна неабходна разводзіць цукровы  
амерыканскі клён, а таксама наладзіць распаўсюджванне  
больш цукровых сартоў клёна і па меры магчымасці  
іх развіваць. Амерыканцам у паразунайча кароткі тэрмін  
шляхам селекцыі ўдавалася падвысіць цукровасць соку  
сваіх клёнаў. Там у паасобных гаспадарках сярэдняя  
цукровасць клёна даведзена да 20 проц.

Калі ў адносінах запасу кляновага соку ў БССР  
справа не зусім здавальняючая, то наkont запасаў бя-  
розавага соку ў пераводзе на цукар мы знаходзімся  
у значна лепшым становішчы.

Як адзначалася вышэй, з аднаго бярозавага дрэва  
за сезон можна атрымаць у сярэднім 55 л соку. 1 га  
бярозавых насаджэнняў пры 60-ці гадовым узросце (па  
матэрыялах Лесбелы) мае ствалоў, як мінімум, 250—300,  
а ў чыстым беразняку ў сярэднім 500 шт. Для нашых  
падлікаў возьмем на га 300 шт. бяроз. У такім разе га  
бярозавых насаджэнняў мае запас соку 16500 л, у якіх  
знаходзіцца каля 244 кг цукру. У БССР паводле матэ-  
рыялаў Лесбелы пад бярозавымі насаджэннямі было  
занята на 1/1-32 года 242923 га (гл. табліцу), значыцца,  
запасы бярозавага соку ў пераводзе на цукар у БССР  
выміраюцца 592732 цнт.

Бярозавыя насаджэнні і запасы бярозавага соку ў пераводзе на цукар у БССР размяркоўваюцца наступным чынам па інспектарскіх раёнах.

Інспектарскія раёны	Плошча пад бярозавымі насаджэннямі ў га	Запасы бярозавага цукру в цнт
Віцебскі . . . . .	31 153	76 013
Ошранскі . . . . .	24 962	60 907
Барысаўскі . . . . .	21 956	53 573
Менскі . . . . .	10 546	25 732
Слуцкі . . . . .	14 830	36 185
Магілёўскі . . . . .	20 976	51 182
Бабруйскі . . . . .	15 290	37 308
Мазырскі . . . . .	64 459	157 280
Гомельскі . . . . .	38 751	94 552
Разам . .	242 923	592 732

Бярозавыя насаджэнні знаходзяцца не толькі ва ўсіх інспектарскіх раёнах, але і ва ўсіх леспрамгасах, так што выбар месца для здабывання соку з бярозы значна спрашчаецца. Асабліва вялікія бярозавыя насаджэнні знаходзяцца ў Мазырскім і Гомельскім інспектарскіх раёнах. Там у паасобных леспрамгасах маюцца плошчы пад бярозаю зусім дастатковыя, каб наладзіць падсочку.

Возмем хоць-бы наступныя леспромгасы:

Леспромгасы	Плошча пад бярозавымі насаждэннямі ў га	Запасы бярозавага цукру ў цнт.
Лельчицкі . . . . .	12 584	30 705
Рэчыцкі . . . . .	11 393	27 799
Тураўскі . . . . .	11 320	27 621
Каралінскі . . . . .	10 725	26 169
Петрыкаўскі . . . . .	8 601	20 986
Наравлянскі . . . . .	7 460	18 202
Гомельскі . . . . .	5 928	14 464

У пералічаных раёнах маюцца запасы бярозавага соку ў пераводзе на цукар такія, што можна наладзіць падсочку бярэзы неўзабаве. Больш таго, у нас штогодна праводзяцца суцэльнныя высечкі. Раней яны прыпадалі, галоўным чынам, на зімнія месяцы, а цяпер узятыя ўстаноўка на высечку лесу на працягу ўсяго года. У такім разе ёсць поўная магчымасць увязаць суцэльнную высечку з падсочки бярозы. Дзякуючы такой увязцы выхад цукру з га можа павялічыцца ў дзесяткі разоў. Падагульваючы вышэй сказанае мы можам канстатаваць, што запасы кляновага сіропу і бярозавага соку ў пераводзе на цукар па БССР за адзін сезон раўняюцца 594 242 цнт. У сярэднім на 1 жыхара БССР запасы перавышаюць 10 кг цукру.

# Арганізуем выраб кляновага і бярозавага сіропу і цукру ў БССР

Намі вышэй прыведзены вельмі арыентыровачныя падлікі запасаў кляновага і бярозавага цукру ў БССР.

Пры гэтым паўстае пытанне, на сколькі мэтазгодна на-  
огул здабыванне бярозавага і кляновага сіропу і цукру ў БССР. Дакладных падлікаў наконт сабекошту адзінкі вагі кляновага або бярозавага сіропу і цукру ні ў СССР, ні ў БССР не маецца.

Аднак гэта нам не дае права зрабіць вывад, што справаю здабывання сіропу і цукру з клёна і бярозы пакуль што не варта займацца. Наадварот, мы рашуча ставім пытанне, што трэба займацца адначасова, і навукова-даследчай работай па гэтаму пытанню, і арганізаваць здабыванне сіропу і цукру ў пра-  
мысловым маштабе.

Тым больш, што наладжванне і правядзенне самой работы патрабуе мінімальных капіталавука-  
данняў і невялікай колькасці рабочых рук, якія ў нашых калгасах у сакавіку—красавіку больш-менш вольныя.

У пацвярджэнне мэтазгоднасці здабывання кля-  
новага і бярозавага сіропу і цукру ў БССР пад-  
адзім вельмі арыентыровачныя падлікі Емельянава і Рахцеенкі наконт сабекошту кілограма кляновага сіропу.

У залежнасці ад велічыні вытворчых устаноў і кан-  
струкцыі выпаральнай апаратуры сабекошт аднаго  
кілограма сіропу ў капейках па пасобных вытворчых  
этапах будзе наступны.

Назва этапау вытворчасці і відаў расходу	Апараты			
	БНДЛІ		Эвапаратар	
	На 740 дзірачак (10 га)	На 1 850 дзірачак (25 га)	на 1 480 дзірачак (20 га)	на 3 700 дзірачак (50 га)
I. Арганізацыйныя ра- боты . . . . .	1,5	1,5	1,5	1,5
II. Падрыхтоўчыя работы				
1. Рабочая . . . . .	11,4	11,4	11,4	11,4
2. Абсталяванне. . . . .	1,1	1,1	1,1	1,1
Разам падрыхтоўчыя . работы . . . . .	12,5	12,5	12,5	12,5
III. Збор і перевозка соку				
1. Рабочая сіла . . . . .	28,6	29,9	29,6	31,6
2. Абсталяванне . . . . .	23,2	20,5	21,0	19,5
Разам . . . . .	51,8	50,4	50,6	51,1
IV. Перапрацоўка соку у сіроп				
1. Рабочая . . . . .	42,4	39,7	22,8	22,8
2. Абсталяванне і ма- терыялы . . . . .	21,7	17,8	14,5	12,4
3. Памяшканне і ін- шыя расходы . . . . .	93,4	48,2	27,4	19,5
Разам . . . . .	160,5	105,7	71,9	54,7
V. Накладныя расходы .	25,3	13,2	11,1	6,2
Сабекошт без тары	251,6	183,3	147,6	126,0
Тара . . . . .	6,4	4,6	4,6	4,6
Сабекошт з тараю. . .	256,2	187,9	152,2	130,6

Прыведзеныя разлікі лішні раз даказваюць, што гэтым пытаннем у БССР мэтагодна займацца. Больш таго, у працэсе вытворчасці, з аўладаннем тэхнікай сабекошт знізацца і рэнтабельнасць стане відавочнаю. Пры гэтым аднак мы павінны добра помніць, што ў нашых умовах рэнтабельнасць з'яўляецца адным з фактараў, але не выключна рашающим пры арганізацыі той або іншай галіны вытворчасці.

Аб гэтым надзвычайна чотка і выразна сказаў вялікі правадыр сусветнага пролетарыата т. Сталін.

„На рэнтабельнасць нельга глядзець па гандлярску з пункту гледжання данай мінуты. Рэнтабельнасць трэба браць з пункту гледжання агульна-народнай гаспадаркі ў разрэзе некалькіх год. Толькі такі пункт гледжання можа быць назван сапраўды ленінскім, сапраўды маркісцкім“ (з даклада—Ітогі першай пяцігодкі).

\* \* \*

Нарэшце мы лічым каўысным прывесці некаторыя даныя аб размерах здабывання кляновага соку ў некаторых капиталістычных краінах. Памятаючы, зразумела, што вопыт капиталістычных краін механічна не можа быць перанесены ў нашы соцыйялістычныя ўмовы.

У Амерыцы вырабам кляновага цукру займаюцца здаўна. Агульная прадукцыя кляновага цукру ў паўночнай Амерыцы харектарызуецца такімі лічбамі ў мільёнах англійскіх фунтаў.

1860 . . . . .	40	1900 . . . . .	14
1870 . . . . .	28	1920 . . . . .	35
1875 . . . . .	43	1926 . . . . .	34

Гэтыя цыфры сведчаць аб тым, што ў Паўночнай Амерыцы за апошнія 65 год выпрацоўка кляновага цукру больш-менш стабілізавалася.

Зусім іншая з'ява наглядаецца ў Канадзе. Там маецца паступовае нарастанне выпрацоўкі кляновага цукру, а імемна:

**Рост прадукцыі кляновага цукру ў Канадзе**

Гады	Сярэдняя гадавая прадукцыя ў англійскіх фунтах
1851—1861 . . .	13 500 000
1861—1871 . . .	17 500 000
1871—1881 . . .	19 000 000
1881—1891 . . .	22 500 000
1891—1900 . . .	21 200 000
1901—1911 . . .	20 400 000
1919 . . .	27 056 517
1924 . . .	29 092 375

У Канадзе вырабам цукру з кляновага соку займаюцца каля 6000 фермераў, у веданні якіх знаходзілася ў 1924 г. 30 млн. дрэў цукровага клёна (*Acer saccharinum*). Сярэдняя ферма мела ад 600 да 1000 дрэў, а многія да 4 000.

У Амерыцы з аднаго клёна ў сезон атрымлівалі 50—70 л соку, ці 2 англійскіх фунты цукру.

Выраб цукру там арганізаван такім парадкам. Сок збіраецца і выпараецца плантатарамі, а пасля ў стальныx бочках дастаўляецца ў цэнтральны поўнасцю механізаваны завод. На заводзе сірап сартуецца па колеру і перапрацоўваецца на розныя сарты.

Там яшчэ ў 1914 годзе ў Квебеку адкрыта спецыяльная школа цукраварэння з кляновага соку.

За апошнія гады выраб кляновага цукру ў Паўночнай Амэрыцы і Канадзе харектарызуецца такімі лічбамі:

	1927 г.	1928 г.	1929 г.	1930 г.
Колькасць падсякаемых кляновых драў у тыс. .	14 604	14 380	14 130	14 421
Атрымана кляновага цукру ў тыс. фунтаў . .	3 133	2 317	1 706	2 588
Атрымана кляновага сіропу ў тыс. галонаў*).	3 671	3 007	2 597	3 977
Агульная прадукцыя кляновага цукру ў тыс. англ. фунтаў . . . .	32 510	26 373	22 466	34 404

Такое нарастанне вырабу кляновага сіропу тлумачыца тым, што ён, як прадмет роскаши, ахвотна раскупляеца буржуазнымі слаямі насельніцтва і цэны на яго не зніжаюцца ў параўнанні з цэнамі на соргавы і чаротавы сіроп.

Сіропы	Цэны за галон у цэнтах			
	1927 г.	1928 г.	1929 г.	1930 г.
Кляновы . . . . .	209	205	207	206
Соргавы . . . . .	85	91	92	82
Чаротавы . . . . .	81,5	77,6	76,7	58,2

Там кляновы цукар і сіроп з'яўляюцца не толькі прадуктам спажывания, а і служаць прадметам экспарту ў Еўропу—пераражна ў Англію.

\* ) Адзін галон сіропу эквіваленці 8 англійскім фунтам цукру.

Экспарт кляновага цукру з Канады выражаўся наступнымі лічбамі:

1911 г.	3 657	далараў
1913	5 974	,
1915 "	20 134	,
1917 "	310 666	,
1919	1 075 097	,
1924 "	560 000	,

Такім чынам, у Амерыцы з яе развітай цукровай прамысловасцю з сорга, з чароту, з цукровых буракоў, агульная прадукцыя кляновага цукру хоць і знізілася, але займае значнае месца.

\* \* \*

Даныя наших навукова-даследчых устаноў, масавае наладжванне падсочкі клёна і бярозы калгаснікамі для свайго асабістага карыстання і шматгадовая практика Амерыкі, — з'яўляюцца паказчыкамі метаэгоднасці арганізацыі прамысловага здабывання і перапрацоўкі кляновага і бярозавага соку ў БССР, а асабліва ў раёнах найбольшага ўшчыльнення насаждэнняў клёна і бярозы.

У заключэнне трэба падкрэсліць, што пры арганізацыі сіравы падсочкі неабходна класавая пільнасць, бо і тут класавы вораг сваімі варварскімі адносінамі да лесу можа прынесці вялікую шкоду нашай лясной гаспадарцы.

За новую крэйніцу цукру, за поўнае выкарыстанне наших лясных багаццяў на карысць пролетарыата!

## ДАДАТАК

Даная работа—Аб выкарыстайні кляновага і бярозавага соку ў харчовай прамысловасці—мною напісана яшчэ ў пачатку 1933 г. За 1933 г. і першую палавіду 1934 г., дзякуючы работам БНДЛі і Белхімлеса, мы маєм значныя дасягненні ў справе здабычы і скарыстания кляновага і бярозавага сіропу. Каротка спынімся ў храналагічным парадку на найбольш важных дакументах па гэтаму пытанню, а іменна:

### ПАСТАНОВА № 36 ЭКАНАМІЧНАГА СОВЕТА БССР

21/III 1349 г., г. МЕНСК

#### Аб падсочцы клёну

Эканамічны совет БССР пастана ўляе:

1. Адзначыць, што праведзенныя Беларускім навуковадаследчым інстытутам лясной гаспадаркі доследы па падсочцы клёна далі дадатныя рэзультаты, што мае важнае эканамічнае значэнне для харчовай прамыловасці.

2. Лічыць неабходным унядрыць падсочку клёна ў вытворчым масштабе і абавязаць Белхімлес (т. Зарэцкага) правесці ў сезоне 1934 г. волытную падсочку клёна на плошчы да 400 га кляновых дрэвастоіў са здабычай 10000 л., кляновага сіропу.

Абавязаць дырэктара БНДІ лясной гаспадаркі т. Карга накіраваць на месцы навуковых работнікаў для непасрэднага кіраўніцтва падсочкай.

3. Прыняць да ведама заяву т. Розіна, што плошча для падсочки адведзена ў Асіпавіцкім леспрамгасе і што Саюзлесхімам адпушчана для капіталаўмадання ў гэтую справу 40 000 руб.

4. Абавязаць Асілавіцкі райвыканком (т. Младака) аказаць Белхімлесу садзейнічанне ў забесцячэнні правадзімых работ па падсочцы клёна рабочай сілай.

5. Даручыць упаўнарткамлеса т. Розіну ўэяць работы па падсочцы клёна пад асабісты нагляд.

Нам. старшыны СНК і Эканамічнага совета БССР (А. Саак'ян)

Кіраўнік спраў СНК і Эканамічнага совета БССР (С. Шабалтас)

Што па гэтай пастанове зроблена? У Асілавіцкім раёне вясною 1934г. пабудован першы даследчы завод у СССР па выпрацоўцы кляновага сіропу. Магутнасць завода да 5 000 кг кляновага сіропу. За сезон 1934 г. здабыта 1 000 кг кляновага сіропу.

Для чаго скарыстоўваецца кляновы сіроп у нас?

Адказам на гэта пытанне будзе наступны дакумент:

### ЗАКЛЮЧЭННЕ

Дэгустацыйнай камісіяй у саставе прадстаўнікоў Белбродтрэста тт. Караваев, Іонавіч, прадстаўнікоў Белхімлеса тт. Зарэцкага, Лазаревіча, прадстаўнікоў завода „Беларусь“ тт. Фінкельштейн, Прога, Ліфшиц і санурача Быхаўскай зрабілі дэгустацыйную пробу напіткаў і марожанага, зробленых хімлабараторый завода „Беларусь“ на кляновым сіропе трэста Белхімлеса.

Пастановілі: 1. Прызнаць годным кляновы сіроп для выпрацоўкі натуральных газіраваных напіткаў і марожанага.

2. Прызнаць годным выпуск марожанага ў наступным саставе: а) кляновы сіроп, б) малако, в) жэлацін.

3. Адзначыць ініцыятыву дырэктара завода „Беларусь“ т. Фінкельштейна і заг. хімлабараторы т. Прога,

аказаўшым садзейнічанне па ўнядрэнню Белхімлесам  
кляновага сіропу ў харчовую прамысловасць.

Прадстаўнікі Белбродтреста  
Прадстаўнікі Белхімлеса  
Прадстаўнікі завода „Беларусь,” } (подпісы)

Якія намічаюцца перспектывы па здабычу і скарыстанию кляновага і бярозавага соку на бліжэйшы час? Белхімлес намічае здабычу кляновага сіропу за сезон 1935 г. у 10000 кг. Для гэтай мэты намічаецца пабудова яшчэ аднаго завода ў Асілавіцкім раёне. Далей, у 1935 г. праектуецца пабудова двух заводоў у іншых раёнах БССР. Перад заводамі ставіцца задача здабываць не толькі кляновы, але і бярозавы сіроп.

Навукова-даследчы інстытут харчовай прамысловасці з свайго боку ў сучасны момант праводзіць даследы па ўнядрэнню кляновага сіропу, як новага віду сыравіны для харчовай прамысловасці.

Паданыя намі дакументы яшчэ лішні раз даказваюць поўную мэтагоднасць здабывання і скарыстання кляновага і бярозавага сіропу, як новага віду сырвіны для харчовай прамысловасці. Унядрэннем кляновага і бярозавага сіропу ў харчовую прамысловасць мы ажыццяўляем дырэктыву партыі, у якой сказана: „Выходзячы з таго, што мясцовая прамысловасць можа з'явіцца сур'ёзным дадатковым фактарам у справе ўсебаковага задавальнення быстра ўврастаючых патрэбнасцей рабочых і калгаснікаў, з'езд вызначае рост вытворчасці прадметаў широкага спажывання мясцовай прамысловасці ў другой пяцігодцы ў 3 разы і абвязвае мясцовыя органы да прайяўлення максімальнай ініцыятывы ў справе развіцця мясцовай прамысловасці і адшукання новых відаў сырвіны“ (З рэзоляцыі XVII з'езда, па дакладу тт. Молатава і В. Куйбышэва).

ТАБЛІЦА  
найунасці дрэвастояў клёна і бярозы па БССР без лясоў  
мясцовага значэння  
(Па матэрыялах Лесбела)

№ п/п	Назва інспектарскага раёна	Назва леспрамгаса	Плошча ў га	
			Клёна	Бярозы
1	Віцебскі	Віцебскі . . .	50	1 585
2	-	Бешанковіцкі . . .	-	1 124
3	-	Сененскі . . .	-	3 058
4	-	Лэзенскі . . .	60	3 305
5	-	Суражскі . . .	-	4 276
6	-	Сіроцінскі . . .	-	2 061
7	-	Полацкі . . .	-	4 603
8	-	Дрысенскі . . .	-	2 674
9	-	Расонскі . . .	-	2 955
10	-	Гарадокскі . . .	-	5 512
		Разам . . .	110	31 153
1	Оршанскі	Оршанскі . . .	100	3 997
2	-	Шклоўскі . . .	-	1 106
3	-	Горацкі . . .	116	2 613
4	-	Дубровенскі . . .	-	6 226
5	-	Лепельскі . . .	-	3 206
6	-	Вушацкі . . .	-	1 291
7	-	Талочынскі . . .	-	3 526
8	-	Крупскі . . .	-	2 997
		Разам . . .	216	24 962
1	Барысаўскі	Барысаўскі . . .	194	6 025
2	-	Плещаніцкі . . .	-	1 946
3	-	Лагойскі . . .	-	956
4	-	Смалявіцкі . . .	-	2 088

№ п/п	Назва інспектарскага района	Назва леспрамгаса	Плошча ў га	
			Клена	Бярозы
5	Барысаўскі	Бярэзінскі . . .	—	1 596
6	.	Бягомльскі . . .	—	1 097
7	.	Бялыніцкі . . .	—	2 695
8	.	Клічаўскі . . .	—	5 553
		Разам.	219	21 956
1	Менскі	Менскі . . .	—	329
2	.	Заслаўскі . . .	—	327
3	.	Дзержынскі . . .	—	1 185
4	.	Чэрвеньскі . . .	—	1 645
5	.	Вузнецкі . . .	—	658
6	.	Пухавіцкі . . .	—	6 402
		Разам.	—	10 546
1	Слуцкі	Слуцкі . . .	3	3 880
2	.	Старарадарскі . . .	—	2 729
3	.	Любаньскі . . .	—	2 278
4	"	Старобінскі . . .	6	4 870
5	.	Чырвона-Слабодскі . . .	—	348
6	.	Копыльскі . . .	—	725
		Разам.	9	14 830
1	Магілеўскі	Магілеўскі . . .	63	3 273
2	.	Быхаўскі . . .	—	6 290
3	.	Прапойскі . . .	5	1 543
4	.	Чэркаўскі . . .	23	2 599
5	.	Клімавіцкі . . .	302	1 668
6	.	Касцюковіцкі . . .	129	5 603
		Разам.	522	20 976

№ п.п	Н а з в а інспектарскага раёна	Н а з в а л е с п р а м г а с а	Плошча ў га	
			Клёна	Бирозы
1	Бабруйскі	Бабруйскі . . . .	—	3 748
2	"	Парыцкі . . . .	26	6 501
3	"	Гаускі . . . .	62	4 479
4	"	Асілавіцкі . . . .	405	562
		Р а з а м .	493	15 290
1	Мазырскі	Мазырскі . . . .	—	7 460
2	"	Камарынскі . . . .	—	1 002
3	"	Наравлянскі . . . .	—	7 100
4	"	Лельчыцкі . . . .	—	12 584
5	"	Тураўскі . . . .	—	11 320
6	"	Петрыкаўскі . . . .	—	8 601
7	"	Жыткавіцкі . . . .	9	3 649
8	"	Хойніцкі . . . .	—	2 018
9	"	Ельскі . . . .	46	10 725
		Р а з а м .	55	64 459
1	Гомельскі	Гомельскі . . . .	—	5 928
2	"	Рэчыцкі . . . .	—	11 393
3	"	Рагачоўскі . . . .	43	4 633
4	"	Чачэрскі . . . .	—	4 027
5	"	Чырвонапольскі . . .	108	1 469
6	"	Буда-Кашалёўскі . . .	—	4 656
7	"	Веткаўскі . . . .	—	1 998
8	"	Лоеўскі . . . .	—	4 647
		Р а з а м .	151	38 751
		Усаго па БССР	1 775	242 928

## ЛІТАРАТУРА

1. Ю. Э. Торман —Новые сахароносые промышленного значения.  
Москва, 1932 г.
  2. Труды Института прикладной ботаники, т. XX.
  3. Б. В. Крюс—Промышленная переработка плодов и овощей.  
Москва, 1932 г.
  4. Соцреконструкция сельского хозяйства № 2, 1931 г.
  5. Журнал сахарной промышленности, т. II, 1928 г.
  6. Бродильная промышленность № 10, 1932 г.
  7. Кондитерская промышленность, декабрь 1-2, 1932 г. (Иносвязь).
  8. Техника массам № 8-9, 1932 г.
  9. Лесохимическая промышленность № 2, 1933 г.
  10. Ю. Н. Емельянов, И. Н. Раухеенко—Промышленное  
добычание кленового сока и переработка его на сироп.
  11. Пищевая промышленность № 1, 1933 г.
-

## З М Е С Т

*Стар.*

Аб выкарыстанні кляновага і бярозавага соку ў харчовай пра- мысловасці	3
Тэхніка здабывання кляновага і бярозавага соку	4
Уласцівасці кляновага і бярозавага соку	6
Здабыванне з кляновага і бярозавага соку сіропу і цукру	7
Бярозавы сок—смрвіна для спіртавой прамысловасці	10
Запасы кляновага і бярозавага сіропу ў БССР	12
Арганізуем выраб кляновага і бярозавага сіропу і цукру ў БССР	17
Дадатак	23
Літаратура	29

---

ЦАНА 60 кап.

БР 54196  
Н26

RLST



0000000028281

Депозитарий

1934



НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Я. ЯРМОШЕВИЧ

Что можно сделать с кленового  
и березового сока

Государственное Издательство Белоруссии

Техмассектор  
Минск — 1934